

Нашы юбіляры



СВЯТЛАНА МІХАЙЛАЎНА ПРОХАРАВА



У красавіку адзначыла свой юбілей прафесар кафедры прыкладной лінгвістыкі Белдзяржуніверсітэта, доктар філалагічных навук Святлана Міхайлаўна Прохарава.

С.М. Прохарава нарадзілася 3 красавіка 1939 г. у Мінску. У 1961 г. закончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт з адзнакай. Некалькі год па размеркаванні яна працавала рэдактарам у апарате Савета Міністраў, у 1967 г. паступіла ў аспірантуру БДУ, і па сённяшні дзень яе лёс звязаны з універсітэтам. Яна выкладае розныя лінгвістычныя дысцыпліны і адначасова займаецца навуковай дзейнасцю, вынікам чаго з'явілася доктарская дысертацыя "Ареально-типологическая характеристика синтаксиса переходной русско-белорусской зоны", якую С.М. Прохарава абараніла ў 1991 г.

Уся яе навуковая дзейнасць звязана са станаўленнем новай навуковай парадыгмы. У цяперашні час Святлана Міхайлаўна чытае наватарскі курс лекцый па кагнітыўнай лінгвістыцы, спекурсы, вядзе спецсемінары, шмат увагі надае навуковай працы студэнтаў.

С.М. Прохарава – аўтар 200 друкаваных прац, якія адлюстроўваюць разнастайнасць даследчыцкіх пошукаў. Сфера яе навуковых інтарэсаў ахоплівае: праблему моўнай пераходнасці, даследаванне сінтаксічных балтызмаў, выяўленне нацыянальна-культурнага кампанента, канцэптуалізацыю ў мове і тэксце. Вучоная распрацавала тэорыю вертыкальных сінтаксічных паляў, якая грунтуецца на агульнай тэорыі поля і з'яўляецца развіццём фрэйм-граматыкі. Работы С.М. Прохаравай шырока вядомы навуковай грамадскасці СНД і Балтыі, а таксама Польшчы, Літвы, Славакіі, Чэхіі, Аўстрыі, ЗША, Францыі.

Вялікую работу Святлана Міхайлаўна праводзіць і як арганізатар навукі: у БДУ яна правяла міжнародныя канферэнцыі "Ареолагія: праблемы і дасягненні" (1993), "Нацыянальна-культурны кампанент у тэксте і ў мове" (1994, 1999), якія атрымалі рэзананс у шырокіх лінгвістычных колах; з'явілася ініцыятарам канферэнцыі "Когнітыўная лінгвістыка канца XX века", што паспяхова прайшла ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце (1997).

Святлана Міхайлаўна ўдзельнічала ў шэрагу міжнародных лінгвістычных кангрэсаў, з'ездаў і канферэнцый. Яна прыняла ўдзел больш чым у 20 кангрэсах рознага ўзроўню: у XVI Кангрэсе лінгвістаў у Парыжы ў 1997 г., у двух з'ездах славістаў (Браціслава, Кракаў), у двух кангрэсах дыялектолагаў і геалінгвістаў (Люблін, Рыга), у некаторых кангрэсах балтыстаў у Вільні, беларусістаў (Мінск), шэрагу кангрэсаў МАПРЯЛ. Двойчы на кангрэсах МАПРЯЛ у Рэгенсбургу і Браціславе яна была абраная ў склад Прэзідыума, а з 2003 г. С.М. Прохарава – у складзе Генеральнай асамблеі МАПРЯЛ. Яна ўваходзіць у склад Савета па абароне кандыдацкіх дысертацый (Калінінград, Расія).

Пад яе кіраўніцтвам абаронена 12 кандыдацкіх дысертацый. Вучні з годнасцю прадстаўляюць Беларусь на шматлікіх міжнародных кангрэсах Святланы Міхайлаўны і канферэнцыях. Яе ўклад у развіццё лінгвістыкі ў Беларусі такі значны і бласспрэчны, што мы маем усе падставы сцвярджаць пра лінгвістычную школу С.М. Прохаравай. Адной з каштоўных якасцей Святланы Міхайлаўны з'яўляецца яе невымерная чуласць да талентаў, пра што сведчыць шчырае імкненне падтрымліваць навуковую дзейнасць пачынаючых даследчыкаў, а таксама разнастайныя рэцэнзіі, водгукі, шчодрыя словы падзякі ў навуковых працах.

Высокакваліфікаваны вучоны-лінгвіст, адзін з вядучых спецыялістаў у галіне кагнітыўнай лінгвістыкі, адораны выкладчык і яркі чалавек Святлана Міхайлаўна Прохарава свой юбілей сустракае ў росквіце творчых сіл, поўная энергіі і новых даследчых задум.

Калегі і вучні шчыра віншуюць Святлану Міхайлаўну, жадаюць ёй добрага здароўя, новых навуковых пошукаў і дасягненняў.

Ю.А. Гурская,
кандыдат філалагічных навук,
А.В. Лаўрыненка,
кандыдат філалагічных навук,
І.С. Скарапанав,
доктар філалагічных навук і інш.